

ценностям, красоте , благу . И философия и религия говорят об этой основе как абсолютном начале, но первооснова философов выражена на языке философии. Религия говорит о личном Боге как основе сущего. И светский и религиозный подходы в конечном счете не противоречат друг друга. Это разное выражение пути к истине, красоте, доброму. Эти пути различны, но в конечном счете они не противоречат друг другу.

Литература

1. Фромм Э. Искусство любви./ Э. Фромм. Душа человека.- М.: Изд-во «Республика»,1992.-430 с.

3.7. Анцыповіч М.В. Пошукі Льва Шэстava і Карла Ранера “сваёй” веры і філасофії.

Канкурэнтныя рэлігіяна – філасофскія дыскурсы, падобныя другім субвербальным дыскурсам, забяспечваюцца функцыянаваннем шматузроўневай знакавай сістэмы і ўзнікаюць з сукупнасці канфесійных сістэмна – структурных адносін, пачынаючы ад з’яўлення ўсходніх рэлігій, язычніцтва, монатэізму, Вялікага царкоўнага раскола, іконазмагальніцтва і ўнутрыхрысціянскіх разыходжанняў. Існаванне мноства багаслоўскіх напрамкаў (іерусалімскі, канстанцінопальскі, рымскі), плюральнасць філасофскіх школ, падыходаў (матэрыйлізм – ідэалізм, рацыяналізм –ірацыяналізм, манізм – дуалізм, агнастыцызм) заўсёды ставілі пытанне аб пошуках і выпрацоўцы нейкай універсальнай рэлігіі, ці філасофії.

Леў Шэстаў (псеўдонім) у сапраўднасці Леў Ісакавіч Шварцман (1866, Кіеў – 1938, Парыж) займае асобае месца ў рускай філасофіі пачатку ХХст. Паводле В. Зенькоўскага, Л. Шэстаў ніколі не быў «манаідэістам», чалавекам адной ідзі. І гэта, нават, негледзячы на тое, што ўласна сам Шэстаў (а за ім і іншыя) збліжаў свае інтэлектуальныя пабудовы з моднай тагдышней філасофіяй экзістэнцыялізма. За вылікам некалькіх матываў Шэстаў знаходзіцца ў баку ад экзістэнцыялізма (рэлігійнага і атэістычнага) і не з’яўляецца рэлігійным асветнікам і ён зусім не антропацэнтрычны і не тэацэнтрычны [1. с. 351]. Л. Шэстаў сцвярджаяў, што зразумець рэальнасць “можна толькі верай, але сам

ніколі не належала ў ні да адной канфесії. У Шэстава гутарка ідзе не аб сляпой веры, а аб веры, як аб другім вымярэнні чалавечай думкі, якая існуе дзякуючы абавязковасці смерці. Усё сваё жыццё ён захапляўся філасофіяй, праз аналіз спадчыны сваіх вялікіх папярэднікаў, але справядліва быў названы антыфілософам, так як ён здзяйсняўся філасофіяй толькі дзеля таго, каб прынізіць разум і зрынуць чалавека з «усяведання».

Пры аналізе єўрапейскай філасофіі Л. Шэстаў фіксаваў непераходнае супрацьстаянне паміж Іерусалімам і Афінамі, паміж біблійным і элінскім пачаткам філасофіі. Сам Шэстаў называў свой метад «філасофствавання свабодай духа», які быў «задушаны нямецкай філасофіяй». Л. Шэстаў таксама не ўпісваўся і ў кантэкст рэлігійнай філасофіі, і яго аб'ядноўвалі з ёю толькі агульныя «прадчуванні» межавых паняццяў: таямніца нараджэння, загадка смерці чалавека, пошуки ад вечных ісцін. Шэстаў, безумоўна, адчуваў шмат уплываў і, перад усім, Ніцшэ, з яго «спераацэнкай ўсіх каштоўнасцей».

У сусветнай філасофскай літаратуры Шэстаў падхоплівае асноўную тэму Ніцшэ, праводзіць яе далей, ускрываючы яе рэлігійную сэнсавасць. Лейтматывам філасофіі Шэстава выступае пытанне аб tym, ці існуе Бог? «Мы і не падазраваем, што адбываецца ў Сусвеце. Мы живем абкруженныя мноствам таямніцаў» і пагэтаму задача філасофіі – «навучыць нас жыць у невядомасці» [1, с. 370]. Л.Шэстаў увесе час вылучае думку, што рацыяналізацыя веры, якую так шукалі ў Сярэдняй вякі, фактычна вылілася ў абвяржэнне веры і ў замене яе багаслоўем. Пагэтаму вера – крыніца жыцця, крыніца свабоды, тады як разум са сваімі прынцыпамі «неабходнасці і агульнаабавязковасці» патрабуе безумоўнага падпарадкавання - ў гэтым яго і трагедыя. «Чалавецтва памяшалася на ідэі разумнага ўсвядамлення» – іранізуе Л. Шэстаў з нагоды прэтэнзій сучаснага жыцця, так як разум не ў здольнасці заглушыць адчуванне, што апошняя ісціна па той бок разума. «Навука пакарыла душу чалавецтва не tym, што развязала ўсе яго сумненні. Яна спакусіла людзей не сваім усяведаннем, а жыццёвымі дабротамі за якімі так доўга пакутаваўшае чалавецтва паймчала з той імклівасцю, з якой зняслены працяглым постам жабрак накідаўца на прапанаваны кавалак хлеба» [2, с. 151]. Пазіцыя Шэстава ў адносінах да рацыянальных філасофскіх сістэм відавочная: ён адмаўляе ім у авалодванні сапраўднасці ведаў,

аб'яўляючы іх фармальнымі. Поруч з рацыоналістычнай філасофіяй Л. Шэстаў падвяргае крытыцы любы светапогляд, заснаваны на рацыоналізме і ўвогулле светапогляд як сістэму поглядаў. Філасофія і светаадчуванне, на думку Л. Шэстava, павінна быць выключна асабістай справай кожнага чалавека і не мець ніякага значэння для іншых людзей. І такое светаадчуванне не можа падпарадкавацца ніякай логіцы, так як логіка, з'яўляецца такім прадуктам розума, які нічога агульнага з рэальнасцю не мае і толькі збочвае чалавека ад ісціны.

Ніцшэнскае «Бог памёр» азначае ў Шэстava смерць Бога, які прымушаў да любові і маральных запаветаў і адначасова шлях да Бога, свабоднаму ад прымуса і маралі. Шэстаў у пошуках бога, адштурхоўваеца ад наяўнасці ліха. Жыць «па той бок добра і ліха» для філасофіі, азначае прымачь суцэльнасць светапагляду, не спрабуючы дабром пераадольваць, ці не пераадольваць ліха. Зрабіўшы складаныя падарожжы «па душах» вядомых філосафau, багасловau, пісьменнікаў позні Шэстаў замацоўваеца ў біблійна – ірацыялістычным падыходзе да Бога як да вялікай безпадстаўнасці, усемагутнай творчасці і бясконцага Дабра, у той самы час ён надзелены пачуццёвасцю, ён ірацыяналны, парадаксальны, супрацьлеглы Неабходнасці. Бог Льва Шэстava не столькі Боская Асока Старога Запавету, колькі кабалістычная сфера боскіх патэнцый. Рэлігійнасць Льва Шэстava можна азначыць, як «біблійна – богашукальніцкую» з дастатковымі ўплывамі Кабалы і старажытнаярэйскай апафатычнай веры. Асноўныя філасофскія пазіцыі Л. Шэстava: а) крытыка класічнай метафізікі і метафізічнага розума, які падпарадкую і мараль і веру і веды. б) аналіз філософам прычын панавання абстрактнага ведання і аўтаномнай этыкі, в) праблема пошукаў Бога, які б знаходзіўся б «па той бок добра і ліха», ісціны і хлусні. г) пераасэнсаванне каштоўнасцей традыцыйнай філасофіі.

Згодна Шэстava філасофія павінна жыць сарказмамі, здзеклівымі кпінамі, трывогай, барацьбой, адчаем, вялікімі надзеямі і спадзяваннямі. Тэксты Шэстava не даюць падставаў для адназначнага аднясення яго да таго ці іншага веравызнання, хоць і ёсць відавочная роднасць яго філасофіі з аўрамістычнай (іудэа – хрысціянская) традыцыяй. Асобныя даследчыкі, ў тым ліку і Зянькоўскі, схільны лічыць Л. Шэстava прадстаўніком праваслаўнай

лініі ў рускай рэлігійнай філасофіі, пераймальнікам ідэй славянафільства [1. с. 367]. У асобных месцах Л. Шэстаў даволі рэзка ставіўся да каталіцызма, перад усім да тамізма з яго выразнай рацыяналізацыяй Бога. І з каталіцызму і з пратэстанцтва ён выбірае толькі тыя палажэнні, якія з'яўляюцца падмацаваннем яго ўласных ідэй, ці ў прымым сэнсе, ці ў адваротным. Шэстаў у сваёй творчасці шукае новы рэлігійны шлях, у якім асноўныя каштоўнасці ўяўляюць паняцці веры, адкрыцця, прадбачання, здольнасць да адчая, да балансавання на абрыву бездані, дзеля ісціны. Паняцце «абсурд» злучае ў вучэнні Льва Шэстava не толькі тэму Ф. Ніцшэ, але і тэму Серена К'еркегора: філасофію жыцця і філасофію смерці. Катэгорыі жыцця, страха, смерці, выбара, вінаватасці, якія прысутнічалі на ўзбочы класічнай філасофіі, К'еркегор, адным з першых, размясціў у самым цэнтры філасофствавання. Галоўную амаральнасць сваёй эпохі К'еркегор бачыў у tym, што індывіду і філасофіяй і рэлігіяй робяцца парады адмовіцца ад самога сябе, падпасці пад уладу чагосці вонкавага (грамадства, класа, царквы, духа) і ён робіць гэта радасна і ўзнёсла. С. К'еркегор сведчыць аб Богу, як вернік і як тэолаг, дапускаючы, што ніхто, акрамя хрысціянскага Бога, не здольны вярнуць чалавеку яго сапраўдную духоўнасць. Вось такога Бога – пакутуючага, роспачнага, які прыняў на сябе грахі зямнія, і да якога падводзіць С. К'еркегор, Леў Шэстаў прыняць не здольны і змяшчае хрысціянства ў адну лінію з ідэалістычнай філасофіяй.

Пачатак XXст. у гісторыі гуманітарных ведаў характарызуецца некалькімі «паваротамі», якія шмат у чым прадвызначылі вобраз сучаснай інтэлектуальнай традыцыі. «Антррапалагічны паварот» у каталіцкай тэалогіі XXст., натхняў і ачольваў Карл Іозеф Эрых Ранер (1904 – 1984) – адзін з найбольш значных хрысціянскіх тэолагаў і філосафаў сучаснасці, актыўны ўдзельнік Другога Ватыканскага сабора (1962 – 1965), які выканаў вялікую ролю ў трансфармацыях сучаснага каталіцызма. У хрысціянскай антррапалогіі Карла Ранера ўшчыльніліся два ключавыя напрамкі каталіцкай думкі XXст.: «новая каталіцкая тэалогія» (Б. Ланерган) і трансцэндэнтальны нэатамізм (Ж. Марытан). Асноўная мэта дзеянасці Ранера, як багаслова – адкрыць шлях да сапраўднай сустрэчы з Богам, як для мага большай колькасці людзей.

Працяглы час у каталіцызму дамінавала «нэасхаластычна традыцыя», якая пачынаеца ад Тамаза Аквіната. Багаслоўе Ранера, з аднаго боку, харектарызуеца працягам гэтай традыцыі, а з другога – істотнай навізной у яе інтэрпрэтацыі. «Тэалогія, – пісаў Ранер, – не ёсць штосці сухое, застылае. Яна пастаянна звязтаеца да разума і сэрца па-новаму». Да ХХст. у багаслоўі панаваў падыход, у якім тэмы «Бог» і «чалавек» выкладаліся прасторава ізалявана: спачатку разглядалася вучэнне аб Богу, а затым – аб чалавеку. Атрымлівалася, што Бог не адкрыў чалавеку ніякай ісціны ні аб сабе самім, ні аб створаным ім свеце, безадносна да чалавека. Багаслоўскі падыход К. Ранера пачынаеца не з абстрактных дагматычных ісцін, а з разгляду чалавека якім ён ёсць, у паўнаце яго існавання. У «Багаслоўскіх сачыненнях» К. Ранер не ставіць пад сумненне агульнахрысціянскі дагмат аб богасвятасці; для яго Бог – аўтар Бібліі, але ў той самы час людзі, якія пісалі Біблію, не проста сакратары, якія працуюць пад дыктуюку боскага правідцы, яны з выключным усвядамленнем і згодай прынялі ўкладзене ім Богам. Яны – сапраўдныя аўтары. Паняцце «самапаведамленні Бога» з'яўляецца ключавым для высвятылення ўзаемаадносін чалавека і Бога з пазіцыі адносін, філасофіі рэлігіі і тэалогіі. Асноўная рыса першай – «запытванне», другой – адказ. Спэцыфіка разумення Ранерам сувязі хрысталогіі і антрапалогіі ў тым, што «надзей Ісуса Хрыста» тлумачыцца тэолагам як вынік яго экзістэнцыяльнай неабходнасці для звычайнага чалавека. Жаданне Бога зрабіцца не-богам, жаданне Бога стаць часткай гэтага света, як такога, цягне за сабой тварэнне чалавека як істоты, ў якой можа ўвасобіцца Бог. Менавіта такі сэнс заключае вядомае выслоўе Ранера аб тым, што «калі Бог хоча стаць не – богам, з'яўляецца чалавек». Паводле К. Ранера «багаслоўскае выратаванне не мае на ўвазе якую – небудзь будучую ситуацыю, якая нечакана зваліцца на чалавека аднекуль звонку і ашчаслівіць яго (а калі гэта супрацьлегласць выратаванню, то зробіць няшчасным). Выратаванне тады будзе патахаць нейкім міфалагізмам. Быццё чалавека ў свеце, тое, што ён заўсёды аддадзены іншаму ў дадзеным і заданным свеце – свеце, сярод якога і разам з якім ён існуе» [З. с. 55].

Для Ранера чалавечая смерць – дэманстрацыя таго факта, што чалавек у зямным жыцці адасобіўся ад Бога. Пагэтаму смерць

ёсь з аднаго боку – вынік граху, з другога – акт веры. Першы аспект раскрываецца Ранерам пры дапамозе «фундаментальнага выбара»: чалавек мае права сказаць Богу «так», ці «не» і гэтым вызначае сваё быццё і магчымасці свайго выратавання. Кажучы «не» Богу, чалавек выбірае «аўтаномнае», несапраўданае быццё – да – смерці, якое заснавана на самотнасці і як вынік адмовы ад свайго выратавання. У тым выпадку, калі чалавек гаворыць «так» Богу, то ён выбірае «тэаномнае», сапраўданае быццё – да – смерці, і ягоная смерць з'яўляецца актам веры. Другі бок смерці, смерці не толькі, як пакарання за грахі, але і як удзел у смерці Хрыста.

ЛІТАРАТУРА:

1. Зеньковский, В.В. История русской философии. В 2-х т.2 / В.В.Зеньковский. Ростов-на-Доне 1999.
 2. Шестов, Л. Апофеоз беспочвенности. М.,2000.
 3. Ранер, Карл. Основание веры. Введение в христианское богословие. М., 2006.
- 3.8. Жоголь Н.Н. У истоков православного старчества: Кирилл Туровский и Сергий Радонежский.

Прошедшие 700 лет со дня рождения Сергея Радонежского – это важный повод для того, чтобы подчеркнуть тот немеркнущий след в истории, который он оставил своим духовным подвигом, и проследить параллели между подвижничеством С.Радонежского и К.Туровского. У каждого из них был исключительный нравственный авторитет, с помощью которого они оказали существенное влияние на ход исторических событий, на возможности становления духовного потенциала личности.

К.Туровский (1130 – 1182 гг.) внес особый вклад в становление самобытных форм восточнославянского культурного творчества. Он был талантливым проповедником христианства, владел филигранным искусством толкования Слова, мастером торжественного красноречия (второй Златоуст, «паче всех воссиял нам на Руси»), молитвословом, епископом Туровским, благодаря чему стал авторитетнейшей фигурой средневековой православной церкви. Он не только учил стяжанию Духа Святого, но и сам был